

НЕ АБЫСЦІЯ БЕЗ ТРАНСФАРМАЦЫІ



фота А. Дзядзюля

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прайшоў X Міжнародны кангрэс "Бібліятэка як феномен культуры". Сёлета ён сабраў 420 дэлегатаў з дзесяці краін: Азербайджана, Арменіі, Інданезіі, Казахстана, Кітая, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана і Узбекістана. Сярод удзельнікаў кангрэса былі кіраунікі і спецыялісты буйнейшых бібліятэк, музеяў, выдвецтваў, навукова-даследчых арганізацый і ўстаноў адукациі, вытворцы праграмнага забеспечэння, тэхнічных сродкаў, інфармацыйнай прадукцыі і прамысловага абсталявання для бібліятэк.

Арганізатарамі маштабнага мерапрыемства выступілі Міністэрства культуры і Міністэрства інфармацыі Беларусі, Міждзяржаўны фонд гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў – удзельніц СНД і Беларуская бібліятэчная асацыяцыя.

Намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі на адкрыцці кангрэса гаварыў аб tym, якая вялікая ўвага сёння надаецца распаўсюджванню інфармацыі і кнігі, як

узвастае роля бібліятэк у фарміраванні менталітэту і выхаванні падрастаючага пакалення.

Вітальны адрас удзельнікам прадстаўнічай сустрэчы даслаў і прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь Раман Галоўчанка. Ён назваў работнікаў бібліятэк захавальнікамі інтэлектуальнага багацця краіны. Сапраўды, сёння бібліятэкі не толькі збіраюць і захоўваюць друкаваную і рукапісную спадчыну, але

і выступаюць папулярызатарамі ведаў. Пра тое, як гэта ажыццяўляецца, якія інавацыйныя праграмы рэалізујуцца, што рабіцца дзеля павышэння прафесійных кампетэнцый, і вялася гаворка падчас форума. Вызначалася месца сучасных бібліятэк у лічбавым свеце, аб мяркоўваліся інфармацыйныя бібліятэчныя тэхналогіі ў эпоху вялікіх даных, пытанні захавання фондаў і новыя задачы, якія стаяць перад работнікамі галіны.

Дырэктар фундаментальнай бібліятэкі БДУ, старшыня савета Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі Уладзімір Кулажанка адзначыў, што юбілейны бібліятэчны кангрэс прымеркаваны да Года міру і стваральнай працы. І менавіта бібліятэкі адыгryваюць не малую ролю ў развіцці нацыянальнай культуры, адукацыі, навукі. Патрэбна не забываць пра вельмі важную функцыю бібліятэк – выхаваўчу, бо тыя каштоўнасці, якія неабходна прывіваць моладзі, ёсьць у добрых кнігах. Таму сёння перад кніжнымі скарбніцамі стаяць задачы па наладжванні камунікацый паміж грамадствам і добрай літаратурай.

Удзельнікі кангрэсу абмеркавалі і проблемныя пытанні, якія сталі асабліва актуальнымі ў наш час. Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вадзім Гігін узгадаў такое паняцце, як культура адмены. Раней, у 90-х гадах, калі такая з'ява пачала развівацца, назіраўся культурны байкот асобных дзеячаў, артыстаў, пісьменнікаў. Сёння падкультурай адмены разумеецца адмова для культур цэлых краін і народаў. Вадзім Гігін узгадаў і пра так званы мяккі таталітарызм: “Ён заключаецца ў панаванні паліткарэктнасці, а па сутнасці ў дыктаце пэўных ідэялагічных каштоўнасцяў над пастулатамі культуры. Гэта замоўчванне, байкот, зыход ад тых ці іншых тэм, прасоўванне аўтараў на прэміі, фестыvalі, папулярызацыя не на аснове культурнай значнасці, а на адпаведнасці той ці іншай ідэялогіі. Крытыка, якая разгарнулася вакол Нобелеўскай прэміі, – яскравы прыклад дэвальвацыі ранейшых інстытутаў і пастулататаў”. Таму ў наш час трэба надаваць асаблівую ўвагу культурнай дыпламатыі, менавіта яна здольная наводзіць масты, аўтадноўваць людзей. І тут не абысціся без трансфармацыі бібліятэк. Сёння яны павінны ператварыцца ў палацы культуры, як шматфункциональныя інстытуты, якія садзейнічаюць назапашванню і распаўсюджванню ведаў.

Генеральны дырэктар Прэзідэнцкай бібліятэкі імя Б. Ельцина Юрый Носаў падзяліўся вопытам работы з вучнёўскай моладдзю. Так у гэтым годзе старшакласнікі ў Расіі началі вучыцца па адзінм падручніку гісторыі. Гэтае выданне незвычайнае:

праз QR-коды, якія падаюцца на яго старонках, вучні і настаўнікі падключаюцца да інфармацыйных рэурсаў Прэзідэнцкай бібліятэкі, могуць знаёміца з разнастайнымі дакументамі, працаваць з даследавальнымі крыніцамі.



■ Дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вадзім Гігін

Створаны лічбавы кантэнт і па іншых прадметах і тэмах школьнай праграмы. Усе матэрыялы прайшли экспертызы наконт магчымасці выкарыстання іх у адукацыйным працэсе. Сярод спецыяльна адбраных матэрыялаў – архіўныя дакументы, рарытэтныя выданні, фатаграфіі, лістоўкі, паштоўкі. Таксама ў сценах бібліятэкі створаныя відэалекцыі. Яна мае тэлевізійны і мультымедыйны комплексы. На яе базе праводзяцца мультымедыйныя ўрокі, алімпіяды і конкурсы вучнёўскіх работ, відэалекторыі, кінапаказы, канцэрты. Сёння Прэзідэнцкая бібліятэка з'яўляецца ўжо культурна-асветніцкім, навукова-адукацыйным і інфармацыйна-аналітычным цэнтрам.

Адзін з пастаянных удзельнікаў Міжнароднага бібліячнага кангрэса – Расійская нацыянальная бібліятэка. Яе дырэктар Уладзімір Грэнскі прапанаваў калегам з Беларусі новыя тэмы для даследаванняў. Сёння, калі шмат гаворыцца пра неабходнасць абароны традыцыйных каштоўнасцяў, самабытнай

Фота А. Дзядзюла

культуры і гісторычнай памяці, важна знаходзіць і папулярызаваць інфармацыйныя крыніцы. У Расійскай нацыянальнай бібліятэцы маюцца ўнікальныя матэрыялы, звязаныя з культурай і гісторыяй Беларусі. Напрыклад, там захоўваецца кніжны помнік XII стагоддзя – Полацкае Евангелле, а таксама адзін з самых поўных у свеце збораў кніг



Францыска Скарыны. Але гэтым разам Уладзімір Гронскі прapanаваў звярнуць увагу на матэрыялы яшчэ маладаследаваныя і нават невядомыя. У фондах Расійскай нацыянальнай бібліятэцы захоўваюцца фатаграфіі, якія адлюстроўваюць жыццё Беларусі ў канцы XIX пачатку XX стагоддзяў. Гэта два альбомы здымкаў паэтнаграфіі Магілёўскай губерні, зробленыя ў 1904–1903 гадах студэнтам Пецербургскага ўніверсітэта Вячаславам Косткам. Матэрыялы, якія ён сабраў падчас экспедыцыі ў якасці карэспандэнта этнографічнага аддзела Рускага музея, знаходзяцца ў Санкт-Пецярбурзе (у мясцовых музеях). Дарэчы, з экспедыцыі малады даследчык прыехаў не толькі

з фатаграфіямі, але і з калекцыяй мужчынскай і жаночай вопраткі, узорамі тканін, рэчамі хатняга побыту.

У фондах Расійскай нацыянальнай бібліятэцы таксама захваліся здымкі, зробленыя ў 1898 годзе пісьменнікам і перакладчыкам, географам, этнографам Міхailам Крукоўскім. Яны не ўведзеныя ў навуковы зварот і ўяўляюць вялікую цікавасць для вывучэння. Гэтую калекцыю з трох альбомаў і 258 фатаграфій варта было б зрабіць даступнай для шырокага кола даследчыкаў, таму прагучала прapanова аб яе выданні. Таксама Расійская нацыянальная бібліятэка гатовая да супрацоўніцтва ў праектах па факсімільным узнаўленні кніжных помнікаў XVII–XIX стагоддзя, якія сведчаць пра культурныя контакты паміж краінамі ў розныя перыяды. Дарэчы, адзін з праектаў гэтай установы, якія рэалізуецца ўжо на працягу 30 гадоў, прысвечаны Беларусі. Гэта краязнаўчая канферэнцыя, на якой абмяркоўваюцца крыніцы, звязаныя з беларускай культурай.

У рамках форуму прайшлі пленарнае і секцыйныя пасядженні, презентацыі, круглыя сталы, выстаўка выдавецкай прадукцыі. А такама ў музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстаўка “Кніжныя скарбы Күцеінскага манастыра”, прымеркаваная да 400 – годдзя з дня заснавання на Віцебшчыне Свята-Багаяўленскага храма. У XVII стагоддзі ён стаў адным з буйнейших асветніцкіх цэнтраў. Пры гэтым праваслаўным манастыры ў 1654–1630 гады працавала друкарня, дзе выдавалася навукова-асветніцкая, царкоўна-палемічная і свецкая літаратура на царкоўнаславянскай і старабеларускай мовах. У гэтай друкарні пад Оршай у 1631 годзе выйшаў і буквар Спірыдона Соболя. Арыгінала старажытнага падручніка, на жаль, у Беларусі няма, але на выставе можна пабачыць факсімільнае выданне буквара, здзейснене ў 2014 годзе.

У музеі кнігі экспануецца рукапісны помнік – Сінодзік Күцеінскага манастыра XVIII стагоддзя, узор перакладнай літаратуры «Гісторыя пра Варлаама і Іасафа», «Актоіх Іаана Дамаскіна», адно з цудоўных літургічных выданняў «Трэфалагіён» і іншыя экспанаты. Прадстаўлены шэраг кірылічных выданняў і рукапісаў XVII–XVIII стагоддзяў з запісамі Күцеінскага манастыра. Сярод іх – рукапісныя ноты «Ірмалогій» XVII стагоддзя, маскоўская і кіеўская багаслужэбныя старадаўнія гравюры. Таксама змешчаны дакументы, звязаныя з гісторыяй Күцеінскага манастыра.

Ганна Пятрова
Фота Лізаветы Голад